



ШЛЯХ МОЛАДЗІ

SLACH MOŁADZI

Ілюстраваны часапіс БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ

Nº 13 (155).

OKSLO
KA.50

Вільня, 15 Ліпня 1939 р.

Год XI.

АДЗІН З ШЛЯХОЎ ДА ПАЛЕПШАНЬНЯ БЫТУ

Чалавек найбольш думае аб способах палепшанья быту тады, калі яму жывеца цяжка. Гэтая праўда між іншымі праявілася і ў Англіі, калі безработныя роцдальскія ткачы прымушаны былі шукаць выхаду з свайго цяжкага палажэнья. І выхад яны знайшлі, закладаючы супольнае ткацкае прадпрыемства, якое сваей формай супалкі дало пачатак ведамай усім нам коопэрациі.

Цікава, што кооперація най-
більш пашыралася ў нас так-
жа ў часы найцяжэйшыя. Зараз
пасьля вайны паўстала ў на-
шым краі цэлая сетка коопера-
тываў спажывецкіх, якія рабілі
вялізарныя абароты. Але пакры-
се людзям стала лягчэй жыць
і яны перасталі зварочваць на-
лежную ўвагу на кооперацыю,—
кооператывы-ж адна за другой
ліквідаваліся. Бязумоўна, пры-
чынай гэтага было ня толькі
палепшанье палажэння, але
так і тое, што масы не змаглі на-
лежна ацаніць кооперацыі, зра-
зумець яе, ня былі так-жа да-
працы ў кооперацыі падгатава-
ныя тыя людзі, каторыя кірава-
лі кооператывамі, а з якіх не-
каторыя нават з кооператываў
рабілі рознымі, часта нячэсны-
мі способамі, свае прыватныя
крамкі. Такім чынам, па даволі
многіх кооператывах і съледу не
асталося, а памяць аб іх у на-
родзе асталася вельмі няпры-
емная.

Паслья аднак некалькі-годняга сякога-такога лепшага пажажэнья эканамічнага наступлі агульны цяжкі эканамічны крызыс, які прыдушыў людзей. І што-ж бачым? — Бачым паварот да коопэрацыі. Людзі ўзноў пачалі закладаць коопэратывы. Аднак абставіны моцна зъмяніліся. Так напрыклад, калі

яшчэ ў 1921, 1922 годзе закладзіны коопэратываў не напатыкалі на ніякія перашкоды, дык ужо пасыль 1928, 1929 г. было многа выпадкаў, што Беларусам, каторыя хацелі закладаць коопэратывы, проста адміністрацыйныя ўлады не давалі дазволу на арганізацыйныя сходы. Апрача таго, калі раней мясцовая коопэрация, напрыклад на землях заселеных Беларусамі, мела магчымасці арганізаваць сваю базу самастойна, аўтаномна ў краі, дык цяпер кожная бадай коопэратыва змушаная да цэнтралізацыі, ніткі якое бягуць у Варшаву. З гэтага, ясна, вялікія карысьці мае цэнтр гаспадарства, а затое коопэрация на мясцохня можа выканаць належнае сабе ролі. Ня гледзячы на такія навыгоды, коопэрация хоць вельмі, вельмі памалу, але пашыраецца. Паўстаюць пакрысе коопэратывыўная малачарні, коопэратывы спажывецкія, а часамі нават і рамесніцкія.

Коопэратыўная съедамасьць у народзе агулам павялічылася, але ня ўсюды. Вось напр. ведаю адну мясцовасьць, дзе была спажывецкая коопэратыўва ў 1921 годзе і нейкі час добра працавала, але пасля зыліквідавалася. Там так-жэ паўстала коопэратыўва нанова пару год таму. Розніцу можна заўважыць такую: першую коопэратуру ейны кіраўнік ператварыў у прыватную крамку, а кіраўнік другое коопэратыўвы справіў ужо сабе добрую гармонь, на якой іграе пахавальны марш коопэратыве... У той-жэ самай мясцовасьці паўстала некалькі год таму коопэратыўная мала-чарня, якая пад кіраўніцтвам іншае асобы разъвіваеца вель-мі добра. Бачым тады, што ў

кооперацыі, у яе разьвіцьці, адыгрываюць вялікую ролю ей-ныя кіраунікі. Аднак адказнасьці за наўдачы кооперацыі ня можна скідаць толькі на кіраунікоў. Кожнай коопэратывай павінны цікавіцца ўсе яе сябры, стараца яе падтрымліваць, кантраліваць дзейнасць кірауніка, а галоўнае—даручаць гэтыя функцыі людзям чесным, грамадзкім, падгатаваным да працы ў кооперацыі. Кантроліня трэба стыдацца рабіць. Кантроль ўсюды, асабліва ж у жыцьці гандлёва-прамысловым і грамадзкім неабходна патрэбная. Калі-ж будзем належна цікавіцца, належна апякавацца кооперацыяй, выбіраць на кіраунікоў адпаведных людзей, дык яна і ў сяньняшніх нявыгодных абставінах будзе ўсё-ж хоць крыху паляпшаць палажэнне эканамічнае, будзе ў грамадзкім духу ўзгадоўваць людзей, насьці съятло й культуру.

Якія карысъці можа даць добра сарганізаваная кооперація, можам пабачыць, калі будзем прыглядацца да жыцьця тых народаў, якія маюць сваю кооперацію. Можам гэта пабачыць прыглядаючыся хоцьбы да жыцьця братняга нам Украінскага Народу. Украінцы ў Рэчыпаспалітай Польскай маюць цяпер 2,736 кооператываў таварных і 668 кооператываў крэдытаўных. Лік сяброў усіх кооператываў 692.767 асоб. Абароты ў кооператывах сягаюць у год больш, як 160 мільёнаў зл. Крэдытаўныя кооператывы маюць собскіх фондаў (капіталу) 6,983,737 зл. Таварныя-ж кооператывы маюць тавараў на 17,924,762 зл. Украінскія кооператывы вядуть гандаль з загранічнымі фірмамі і ў 1938 г.

вывезыл масла за 91,600,000 зл., а яёк за 39,400,000 зл. Рэзвійны Саюз Украінскіх Коопэратыў выдае 3 украінскія часапісы, вядзе вялікую работу на толькі эканамічную, але й культурную. Ён утрымлівае 108 земляробскіх інструктараў і агрономаў, каторыя вучань людзей, як гаспадарыць, памагаюць паляпшаць быт і г. д. Украінскія коопэраторы недапускаюць, каб цяжка запрацаваны украінскім селянінам, работнікам ці інтэлігентам грош ішоў у чужыя руки, каб Украінцаў выкарыстывалі чужыя гандляры й рознага роду спэкулянты. Украінскія коопэраторы даюць працу тысячам сваіх людзей.

Вось-жа і нам Беларусам трэба засыпаць усе выбоіны, якія выбіваюць коопэрацию з правільных шляхоў і з раўнавагі, закладаць і пашыраць коопэрацию. Мусім заўсёды памятаўца, што коопэрация — гэта адзін з шляхоў, які вядзе да перабудовы сучаснага эканамічнага палажэння, што гэта адзін з шляхоў, які вядзе народ да палепшанья быту, да лепшага заўтра!... Я. Н.



,Жураўліным шляхам“

Пад такім назовам надовяды ў Вільні выйшаў, дзякуючы падтрыманью прыяцеляў аўтара, першы невялікі зборнік вершаў Сяргея Хмара.

Чытачом „Шляху Моладзі“ імя Сяргея Хмара ведамае ўжо здаўна, з тых ягоных твораў — вершаў і артыкулаў, якія друкаваліся на нашых бачынах. Між іншым ня так даўна ў „Шл. Мол.“ была надрукаваная кароткая аўтобіографія гэтага паэта.

Хмара — гэта адзін з тых так многіх беларускіх песьняроў, каторыя, як кажа паэт, атрымаўшы „хрост у вясковай гароце праз краты, праз драты“ йшоў на пэтыцкі Парнас. Хмара яшчэ малады чалавек, а ўжо праседзяў у вастрозе, ды ў Картускай Бярзе каля 9 гадоў. Адбіццё гэтага ясна, знаходзім у творах яго. Апісаныне некаторых сцэнаў вастрожных, проста, сълёзы выціскае на вачах. Вось хаяць-б прыточым песьню маці над зыбкай (калыскай):

Калыхала зыбку маці,
калыхала.

— Ой, бяды ня будзеш знаці —
мне пяяла.

Будзеш ты вялікім панам
над панамі
у палацы жыць цагляным
са слугамі

Ой, пяяла, ой, гадала,
ня мылілася —
у палацах жыву стала
з слугай сілай.

Мне і дзіверы адчыняюць,
есці носяць;
абмываюць, адзіваюць,
у спацы просьць.

Ды аднача не ўгадала
мая маці:
німа сонка залатога
усміхацісь.

У іншым вастрожным вершы
паэт апісвае вясну:

Зацьвілі за дратамі сады,
вішні ў вэлюм вясельны адзелісі;
чарапахай паўзе гуж гадзін
у май бэтанавай пасцелі.

Нібы нечыя мілыя вочы
неба ў люфціку сініе, сініе.
І хацелася-б

сіній тэй плыні
так напіцца, напіцца да схочу.

А ў начы... сны,
манлівыя сны...
Гай зялёны чаруе, урочыць...
І дзявочыя сінія вочы...

Не праснущыца-б...
да іншай вясны!...

Ня гледзячы на цяжкія пера-
жываныні, паэт поўны сілы, ве-
ры, ахварнасці і энэргіі:

Мы выкуць мусім дні
сэрц наших жар-вуглямі —
ня мроямі! — рукамі!
Дні нашае вясны.

(бач. 18)

А ці-ж зможа якая
нас, байкоў, злыбяды?
Нас прадвеснікаў мая
у зімовых лядах.

Трэба — головы зложым; —
трэба — целам, касцьцям!
Шлях бяздоныніям праложым.
Нам палаць, а ня цыміць.

(бач. 27).

Ab Palessi na Varšaŭskim bruku

Jość u Polščy arhanizacyja „Towarzystwo Ziem Wschodnich“, złożanaja blizu vyklučna z roznych wysokich polskich uradoўцаў. Sioleta ū mižčasie ad 5 da 11 červenia arhanizowała hetaje t-va h. zv. „Tydzień Ziem Wschodnich“, padčas jakoha īadzilisia roznyja zborki, dziela „zaznajamleñia z patre-bami“ „wschodnich ziemlaў“, da jakich, jak viedama, zaličana j naša Vileńščyna, Navahradčyna, Horadzienščyna, Paleśsie i h. d. Kožnaj z hetych krainaў pryznačany byli adumysnyja zborki, a ab kirunku j žmiescie hetych zborak śviedčač vykanaucy prahramy. Npr. na „Vilenskim viečary“ 11.VI vy-stupali „zespoły młodzieży wiejskiej“ z L. Valejkam na čale, ideolo-hičny referat ab Palessi (9.VI) čy-

taū adv. Skurevič (krasa j hordaśc „Čyrvonaj Ružy“ —?). Jašče vyražniej śviedčač ab kirunku zborak samyja temy referataў, jak „Rola Nowogródczyny w dorobku kultury polskiej“, „Polesie — przyszła Polska Holandja“ i h. p. Davoli było dziela hetaha pajsci na adnu t-kuju zborku, kab vyrabič sabie paniaćcie ab usich, jak ceļaści. Dla prykładu, choć-by takaja zborka ū Varšavie praznačanaja zaznajamleñiu prysutnych z Palešiem.

Nievialikaja zala klubu čynoūnikař P.K.O. i taja nia zusim za-poūniena. A ūchod volny. Na sieniach pry ūchadzje bačany ūžo dziešci plakat paleskaha pieravožnika na čaūnie dušahubcy. Na stoliku kuča prapahandovych drukař. Haspadary zborki vietla prosiac vyrazna ūpisacca imiem-prozvišcam i adresam ū pradstaüleny arkuš. Uipisyvajucca tudy adnak nia ūsie. Kruhom hutarka polskaja.

Pa ūstupnym slovie haspadara

zborki na trybunu ūvajšoū advakat Skurevič, mužčyna ū sile vieku, krychu chramy. Havaryū na ūspomnieniju ūžo temu: „Paleśsie — budučaja polskaja Holandyja“. Dar vymovy vyrazny, kali-ž mima ūsiaho hetaha publika... mała ūvažnaja, dyk prypisač heta treba tolki nievykanalnaści samoha załažeñia (asnovy) temy: paraūnaňnia Paleśsia z „polskaj Holandyjai“.

Pramoūca kaža: polskuju racyju stanu na Paleśsi siańnia reprezentujuč: vojt, palicyja, vučyciel. Dziakujučy im — zabiaśpiečana na Paleśsi žyćcio, kraj pakryvajecca sietkaj polskich škol, budavanych kaznoj, samaūradam, vojskam, Pol-skaj Maciežaj Školnaj, pravodzicca komasacyja j melioracyja. Na dumku pramoūcy najpiłniejšaj patrebaj Paleśsia jość: dalšaja komasacyja j melioracyja, upramysloüleńnie ziemlarobskich haspadarak i saranhanizavańie lekarskaj apieki. Rž dva razy padčyrkivaje pry hetym

Чуеш? Ці чуеш?! Ідзе пераклічка:
Дзісна і Горадня, Бельск...
Слонім, Палесьсе. Хто іх паліча?—
голос вясковых аселяц.

Плюнулі волавам
ў вочы дзён шалых,
стальлю расплаўленых слоў.
Часу ліхому ў грудзі—кінжалам!...
Трухляць паслаўшы на злом.

З Прыпяці шэрай,
з балотаў,
шувараў
з пушчаў, пружанскіх лясоў;
з Нарачы тоняў, слонімскіх Імшараў,
з бельскіх, браслаўскіх ляскоў.

Чуеш, як гойкаюць? То-ж пераклічка!
Моцны мы! Цвёрды! Жывы!
Цягліцы пружаца, сэрца крынічаць...
Мы-ж — авангард веснавы!

І сапраўды, маладняк беларус-
кі моцны, цвёрды, жывы, рась-
це ў няўстрымана ідзе наперад,
да лепшага заўтра. Сам Хмара
так-жа вырас, вырас на паэта,
змагара. І дарэмна, праз скром-
насьць, кажа ён аб сваёй твор-
часці, што ёсьць яна „між на-
рцызаў —асот!“, бяз „жадных
правіл, асноваў!“ — С. Хмара
ўжо апанаваў усе формы і
асновы, свабодна, умела і ары-
гінальна карыстаецца мэтафара-
мі. Такой напрыклад звароткі з
верша „Палесьсе“:

Трысціне штось шапоча бадыль
І булькочаць крыніцаў аконцы,
ды у смужных пратоках вады
прыглядзяеца, мыеца сонца.
не пастыдаўся-б і найвялікшы
паэт. Хмара разьвівае так-жа
беларускую літаратурную мову,
узбагачвае яе, мясцовым бела-

рускім палескім слоўніцтвам,
хоча здарающа часамі ў русы-
цызмы яму, як напр.: жгуць,
зъбяжалася.



Сяргей Хмара

Агулам Хмара зьяўляеца па-
этам сялянска-праletарскім. Сам
ён фактчына вясковы праletар.
І праletарскаяць пражулецца
ў многіх вершах зъмешчаных у
зборніку. Між іншым зъмешчаны
ў зборніку вельмі прыгожы верш
„Зазванілі“, які прыпамінае крыху
польскі верш „O jak poszedł król
na wojnę“, аднак ёсьць наскрэб
арыгінальны.

Зборнік Хмары, хоча невялікі,
але вартасны. Шкада толькі, што
амаль зусім не закрануты ў ім на-

цыянальна-беларускія праблемы.
Ува ўсім зборніку мы нават не
знайшлі ніводнага слова: Беларусь,
або Беларус, ці беларускі.
Можа гэта некаторым ужо пры-
елася і ўважаюць парушаныне бе-
ларускае нацыянальнае праблемы
ў вершах зусім лішнім, аднак, на
наш пагляд, у стадыі цяперашняга
разьвіцця беларуское нацыя-
нальнае съведамасці, беларус-
кае нацыянальнае ідэі, у сучас-
ных нашых абставінах падчыр-
ківаныне беларускасці, беларус-
кае нацыянальнае ідэі патрэбнае
ўсюды.

Трэба пры тым сказаць, што
хоча Хмара праletар і хоча тэ-
матыка ягоная пераважна пра-
letarska сялянскія, аднак вер-
шы ягонія сваім прыёмам, сваей
формай, мэтафорычнасцю неда-
ступныя, незразумельныя для шы-
рокіх народных масаў.

„Жураўліны шлях“ — прыго-
жа, паэтычка гучыць назоў, але
жураўлі прылітаюць і адлятаюць,
тымчасам Хмара глыбока ўрос-
ши ў беларускія гушчи, прыбывае
ў іх, прыбывае на толькі вяс-
ной і летам, як жураўлі ў нашым
Краі, алей зімой, цяжкой доўгай
зімой. Дзеля таго хацялася б па-
жадаць, каб Хмара не пайшоў
жураўліным шляхам, не пакідаў
ніколі беларускіх ніў, беларуска-
га грунту, не адрываўся ад яго,
не адлятаў на чужыну, а быў
заўсёды з сваімі, з сваім Беларус-
кім народам.

Я—к

pramoūca niepraūdzivaś i ſkoda-
naś pašyranaha pahladu, što Pa-
leśsie — „kraina borów i moczarów“
— heta byccam vialiki prastor dziela
kolonizacyi j asadnictva. Tymča-
sam na prygodnaj da abrablańnia
ziaml na Paleśsi siadzić nia mienš,
a moža navat bolš ludziej, čym u centralnej Polšy. — Što datyča
sučasnaha kulturnaha abličza Pa-
leśsia, dyk pramoūca ab vioscy nie
skazaū ničoha, a ū miestach i
miastečkach byccam jašče tryma-
jecca „pokast maskoūski“, pad
trymlivany miž inš. Žydami. Žniac
hety pokast pavinna, pavodle pramoūcy, polskaja intelihencyja, za-
dańiem jakoj jośc usio Paleśsie
spolščyć, nie dapuskajučy tudy da
niadaūna(?) jšče pranikajučych
„uplyvaŭ z poūnačy j z paūdnia“*).
Zadańie heta pavinna mieć na
voku nia tolki taja polskaja inteli-
hencyja, jakaja na Paleśsi stała

*) Bielaruskich i ukrainskich, choć
pramoūca hetaha pa imieni nie nazvaū.

žyvie, ale tak-ža j taję, jakaja tu-
dy jedzie časova, napr. na letní
adpačynak ci choć-by na niedalo-
ki „Paleski Kirmaš“ u Pinsku. „Na
skromnuju dumku“ pramoūcy Polšč
musić spolščyć Paleśsie j „zrabić
z jaho takuju krepasć (bastjon)
polskaści na ūschodzie, jakoj jośc
Pamorje na zachadzie“.

Mlaūkija vopleski j adnačasna
ažyuleńie. Usie čakajuć druhoj
čaści zborki — kancertu: u afišach
na ulicy j u presie padadziena,
što budzie śpiavać Zabejda-Su-
micki. Na zalu ūlivajecca novaja
chvala publiki, jakaja праз uvieś
čas referatu stajała na kalidorach
i ū sumiežnych pakojach.

— A-a-a...Dyk hetae nie Zabejda.
— Zabejdy nia budzie, jon cia-
pier jakraz śpiavaje ū radyjo.
— Dyk niama čaho čakać, idiom.
— Ale raz užo siadzim tut, dyk
pačakajem. Kali ū prahramie ska-
zana, što budzie Zabejda, dyk
chiba-ž što budzie.

Siarod ahulnaj mitušni na zali.
asabliva z-zadu, vychodzić niekal-
ki čałoviek na kalidor.

U mižcasie nieznajomu śpiavak
pačynaje śpiavać. U pieršujiu čar-
hu jdzie ... „Prima vera“...

— Što? Pa jakomu heta?

— Paitaljansku. Ale što heta
maje supolnaha z Paleśsiem?

— Nie, heta pa-halandzku (bo
Paleśsie — heta „polskaja Halandy-
ja“) — padskazvaje niejki mužčyna,
jaki ceły čas usio staranna niešta
sabie zapisvaje i kisla ūsmicha-
jecca.

Nastupnaja pieśnia: „Ja Cię
kocham“, takaja samaja „paleska-
ja“, jak i pieršaja, — dobra tolki,
što na joj končylisia vystupleni
„holendra“. Ale zaraz estrada ūznoj
zapoūnilasia. Zamiest adnaho sta-
jali ūžo čatyry, a piaty sieū pry
pianinie. Pačynajuć. — Što? —
— „Kujawiaczek“.

— Alež na Boga! Co ma piernik
do wiatraka? Gdzież to Polesie? —

Сталіца Беларусі—Менск

Менск—сталіца сучаснай Савецкай Беларусі. Менск—сталіца будучай вольнай і незалежнай Беларусі.

Менск—гэта сэрца беларускага народу, ад якога па ўсім жывым народным арганізьме разыходзяцца артэры і культурных плыняў. Без увагі на тое, у чыліх-бы ён руках не знаходзіўся, у бальшавіцкіх ці царскіх, турэцкіх ці нямецкіх, — усёроўна Менск застанецца Менскам, свойскім сэрцу Беларуса.

Вось-жо выходзячы з гэтага становішча, што ўсё беларускае зъяўляеца нам блізкім і родным, мы пастановілі бліжэй пазнаёміць нашых чытачоў з гарадамі беларускага краю. Прыступаем такім чынам да кароткага перагляду гарадоў Савецкай Беларусі ў плошчы гістарычнай і сучаснай, да якіх нажаль сяньня ня маєм ніякага доступу.

Перадусім пазнаёмімся з Менскам, каторы разлέгся па абодвых баках рэчкі Свіслачы, якая ўпадае ў Бярэзіну. Зъяўляеца ён вузлавым пунктам жалезных дарог, Заходній і Беларускай, распаведзеным у 48 кіламетрах ад савецка-польскай граніцы. Менск ёсьць даволі старым беларускім гарадам. Першыя летапісныя весткі аб ім знаходзім у палаўіне XI веку (1066 г.). Выпадкі ваенных на рацэ Нямізе выразна агісаныя ў старым літаратурным тво-


ры „Слова аб палку Ігараўым“.

У працягу многавяковай гісторыі Менск быў руйнаваны ваеннымі паходамі. Пачаткава Менск належыў да Полацкага княжства, але ўжо з 12 стаг. стаеца стольным гарадам асобнага удзельнага Менскага Княжства, якое ў 1326 г. было далучана да Літвы. У 1505 г. напалі на Менск Татары і разбурылі яго дашчэнту. У 1793 г. разам з беларускім землемі Менск быў захоплены царскай Расеяй, а ў 1796 г. стаўся губэрнскім гарадам.

Менск ня маючы ані вялікай колькасці насельніцтва, ані буйнейшага промыслу, нічым не вызначаўся ад іншых малых гарадоў, якія граті ролю толькі адмін. асяродкаў. Царскім уладам, якія праводзілі колёніальную палітыку на забраных зем-

лях, і ў галаву ня прыходзіла, каб край разбудовываць эканомічна, а гэтым самым і гарады. Такім чынам Менск быў правінцыянальным губэрнскім горадам, які шмат горш выглядаў ад Вільні. У 1856 г. у Менску налічвалася 24 тыс. насельніцтва. Але ў 1871-73 г. праводзяцца тут дзве жалезныя дарогі: Маскоўска-Берасцейская і Лібава-Роменская. З гэтага часу пачаў Менск пакрысе расці і разъвівацца. Праз Менск праводзіцца збоража, дрэва на Заход Эўропы. З Заходнім Эўропы праз Менск ідуць у Ресею мэталёвыя вырабы, мануфактура і г. д.

Дзякуючы гэтыму пачалі паяўляцца гандлёвые прадпрыемствы, пачало разъвівацца дробнае рамесніцтва і г. д. Але агулам Менск быў гарадам беднатаў жыдоўскай і хрысціянской, дзеля чаго тут яшчэ перад вайной быў



Будынак Беларускага Дзяржаўнага Тэатру Опэры і Балету ў Менску

niechta mietka z publiki zaciemiū.

Jak končyli „Kujawiaka“, dyk pačali: „Macieju! Coo? Dokąd jedzies? Mnie wezmies? Buziakadas?“ i h. d...

Publika vidavočna nieciarpliviliščia: šum, šorach noh, hutarki... Ale ūsio končycza. I „Dziarscy chłopcy“ vychodziać (tak nazyvaussia heny kvartet, złożany z „chłapcoú“, z katorych kožnamu saračnia napeūna daūno ūzo stuknuła) vietla kłaniajučisia. Za imi padyj-majecca j publika. Rž raptam—stop!

Usie siadajuć na mjesca. Napłyvajuć novyja ludzi z kalidoraū. Na estradzie stanuū elegancka apranieny, lohka ūśmichnuty vysoči mužčyna ū sile vieku. Publika bje ū dałoni.

— Zabejda?.. Zabejdal..

— Heta-ž Zabejda...

— A-a, narešcie, nu pasluchajem.

Zala dalej bje vopleski. Špiavak daje znak rukoj, što choča

niešta skazać. Zala moūknieć

— Zaśpiavaju pieśniu, jakuju ja sam zapisaū ad svaje maci ū Kosaūskim paviecie na Paleśsi,— „Małady dubočak“, u apracavańi prof. Kazury.

Pačynaje. Lijecca pieśnia, choć zrazu čuvać, što mała dla jaje pierapoūneniaje zali. Publika spačatku vyloūlivaje słovy pieśni i tłumacyc ich na polskuju movu.

— „što?“ — Ale-ž na Paleśsi kažuć „ščo?“ A „što“ — heta ūžo Mienščyna.

— Heta pabiełarusku...

— Dyk-ža na Paleśsi i havorać pabiełarusku.

— O, vybačajcie... Pasłuchajcie, jak havorać na paūdnia ad Biełaścia.

— Bo tam užo paūdzionnaje Paleśsie z ukrainskim nasielnictvam, a tut, na poūnačy, nasielnicvta biełaruskaje...

— Słuchajcie, cicha...

— Ūsio pamału moūknie, a choć

u zali stanovicca dušna, to adnak vyhladaje, jak byccam publika zamierza, ci zakamianieła. Cišynia, choć makam siej... Lijecca tolki pieśnia... Končycza, bura vopleskaū.

— A ciapier na zmieniu zaśpiavaju pieśniu krychu viesialejšuju: „Lacić saroka“. — I ūznoū cišynia, što čuvacca navat bićcio sobska-ha pulsu. Končycza...

— Bis, bis... bis.

Na pieršy ahoń idzie „Čamuž mnie nia pieć?“ I kožny mimavoli pierachilajecca napierad, kab lepš čuć, kab nie ūranić nivodnaha słova, usie naraz byccam chacie-li-b uchlynuć u siabie čutuja huki i słovy pieśni. Uzdyム rašcie ūžo nia minutami, ale sekundami. Končycza pieśnia, a jej u adkaz, byccam hrad, syplucca vopleski.

— Bis, bis, bis...

Artyst varočajecca na scenu, vopleski jašče bolšyja...

— Jašče, jašče...

Ідзе жніво...

Сакочуць конікі.. Бялеюць жыста нівы...
Павісла духата над гонямі палёў...
І мошак сьвет звініць дакучлівы, гульлівы,
і калываюць ветрыка павевы
чароўны сьвет вусатых, цяжкіх каласоў.
Бульбы красуюцца, узорныя палосы
аўсоў зялёна-сівых, жоўтых ячмянёў;
гарох кішыць ад красак матылёў
і не падняць вачэй на сінія нябесы.

Я. БРЫЛЬ

добры грунт да работы сацыялістай розных адценакаў.

У 1897 г. Менск меў 85 тыс. жыхароў, а ў 1920 — 104 тыс.

Як бачым, Менск паступова разрастаяўся й побач з Вільней становіўся цэнтрам беларускага палітычнага й культурнага жыцця. Тут адбыўся ў 1917 г. Усебеларускі Кангрэс, а 25 сакавіка 1918 г. у Менску Беларусь была абвешчаная вольнай і незалежнай народнай рэспублікай.

Пасля захоплення большавікамі усходня-беларускіх земель — Менск становіцца цэнтрам — сталіцай Савецкай Беларусі, дзе гуртуеца ўсё жыццё палітычнае й культурнае. У такіх абставінах — хая-не-хая Менск мусіць развязвацца. І ўжо паводле перапісу з 1926 г. Менск меў 121 тыс. жыхароў, а у 1933 г. — 180,9 тыс. Нацыянальны склад насельніцтва у 1933 выглядаў гэтак: Беларусаў каля 42 прац., Жыдоў — больш 40 прац., Расейцаў каля 10 прац., Палякоў каля 3 прац. і інш. каля 5 прац. Па-

водле перапісу з 1939 г. у Менску насельніцтва ёсьць ужо больш 240 тыс.

Новы, сучасны Менск стаўся так-жা цэнтрам прамысловым Беларусі. (У менскім промысьле працуе больш 35 тысяч рабочых.) Тут пабудавана цэлы рад машынабудаўляных і мэталёваабробочных заводаў і фабрыкаў. Вырабы Менска шырока разыходзяцца на толькі па ўсім Савецкім Саюзе, але масава экспартуюцца й заграніцу. Менск, між іншым, вызначаецца вялікім вырабам скураў розных сартоў.

Менск разроссяся і ў вялікі цэнтр культурнага жыцця. Ёсьць там цяпер 45 школаў з лічбай вучняў больш 30 тыс. і больш тысячи вучыцяллёў. Горад утрымлівае 85 дзіцячых садоў. У Менску існуе Акадэмія Навук, 12 вышэйших навуковых установаў, 18 тэхнікумаў, 7 рабфакаў і 12 фабрычно-завадзкіх школаў.

Сяньняшні Менск разбудаваўся да непазнанья. Уздоўж магістралі Барысаўскага тракту цяг-

нецца аграмадны будынак Акадэміі Навук Б. С. С. Р., клінічны гарадок, Палітэхніка, Дом друку і інш. У цэтры гораду пабудаваны новы гігант-дом 11-ці паверхавы, упрыгожаны мармурам на фоні, гэта дом Ураду БССР. Насупроць камплекс будынкаў Універсытэцкага гарадка. Далей будынак Дзяржаўнага Банку, дом чырвонай арміі, вялікі будынак Тэатру Опэры й Балету, Бібліятэка і шмат іншых. Апрача таго, замест даунейшых брукаваных нячэсаным каменем, а пераважна небрукаваных вуліц — сяньня Менск асфальтаваны. Замест даунейшай конкі — сяньня электрычнае энергія гоніць па ўсім Менску сучасныя эўрапейскія трамваі. Замест вазынікоў на худых конях, пасажыраў возяць лёгкавыя аўтамашыны. Пры tym сады й паркі Менска даводзяцца да эўрапейскага выгляду. Свіслач прыводзіцца да прыгожага выгляду дзякуючы рэгуляцыі брагоў.

Усё гэта добра. З усялякіх здабыткаў, гаспадарч. і культурных ў Сав. Беларусі, мы шчыра цешымся, але адначасна глыбока смущімся, што Сав. Беларусь знаходзіцца пад чужым яром і ня мае ніякай магчымасці на поўнае палітычнае, культурнае й гаспадарчае развязціцё.

На маем таго, што здабылі нашыя суседзі, якія разам з на мі цярпелі ў царскай няволі.

А. Полацкі

— „Lavonicha.“

— А, hetu ўжо znajem, znajem.

I nie zvažajučy na heta „znamen“, hrymnuła pry kancy taka bura vopleskaū, što zdavałasia rassadzić ściény zali j celaha domu. Artyst musiū viarnucca, kab jašče adšpiavač piešniu „Cieraz sad viナhrad“, a pašla, ci lepš skazač pa bury vopleskaū, jakaja vybuchla pa hetaj piešni, — jašče adnu — „Kukavała ziaziulką“

Publika chvälujecca, choča ūściaž novych i novych „dadatka“. Heta adnak užo nieūmahatu artystu, jaki j tak u „dadatku“ daў dvojčy hetulki, kolki bylo pradbačana ū prahramie.

Na estradzie žjaviūsia jašče haspadar zborki, kab padziakavač prysutnym za... prysutnaśc, kab apdraudacca z „Prima vera“ i innych niepaleskikh numaroў prahramy i kab zaprasić u siabry samaha „T-va Rozvoju Ziem Uschodnich“. Usio heta adnak čuli tolki apoš-

nija z tych, što nie pašpieli jašče vyjści z zali. Tamu nia dziva, što ūsie minajuć stoł, z-za katoraha zapraszajuć da zapisu, i vychodziesz až na vulicu, kab pravieści ci paħutaryć z vykanaicami prahramy zborki. Chutka prachodziać „dziarscy chłopcy“, valniej za imi, u tavarystwie troch kabiet, prachodzić adv. Skurevič. Zabejdzie Sumickamu zaharadziła darohu hramada małych chłapcoў, jakija z artystam ab niečym žyva havorać. Chłopcy — adzin u adnaho: usie roslaja, strojnyja, viasiołyja. Heta, akazvajecca, biełaruskija studenty z Varšauškikh vysejšych škołau. Jany z afišau i hazet daviedalisia ab vystupleni Zabejdy j prysli jahō pasluchać, a pasluchaüşy — padziakavač. Jośc siarod ich i aūtenityčnyja palešuki j jany najbolš radyja, što pačuli svaju rodnuju paleška-biełaruskuju piešniu ū tak mastackim apracavańni j vykananii. I nie darmo.

* * *

Skončyūsia „tydzień“. Paplyvuč chiba-ž „na ūschod“ masavyja ekskursii, kab tut zakładać asnowy pad „krepaść polščyny“, ab čym u „tydni“ ceły čas havaryłasia j zaklikalaśia. Nie piaršynia heta. A ūschod, asabiliva „ūschod“ paleški, jak byū, tak i astaūsia samym saboju, pa misyjanerach-ža slady nie astajucca. Rana siańnia chiba jašče havaryć, jakaja budučnia hetaha „ūschodu“. Dźvie rečy adnak pry hetym treba pamiatać: 1. što „ūschod“ hetu nia jośc „ničyim“, što na im sprad viakoū žyvie narod i to žyvie tak husta, jak redka dzie ū inšym miescy na świecie, i 2. što huściejšaje zəsialeńnie ūschodu mahčymym było-b tolki tady, kali-b niažytki hruntu stalisia ūradžajnymi polami j sie nažaciami.

B. spad Varšavy.



Biełaruskaja chronika

Novyja biełaruskija dachtry. U kancy m-ca červienia siol. končili navuki na medycynskim fakultecie Vilenskaha Universytetu i atrymali dyplomy lekarau studenty Biełarusy: Mikałaj Ščors i Vitaūt Tumaš. Novych biełaruskich dachtarou vitajem i žadajem da-lejšaje karysnaje pracy na biełaruskaj adradženskaj nivie!...

Viečar biełaruskaje literatury ū Sajuzie Polskich Litarataraū u Varšavie. 3.VII siol. u Varšavie ū Sajuzie Polskich Litarataraū adbyūsia viečar prysniečany biełaruskaj literatury. Viečar pačau pramovaj staršynia polskich litarataraū, viedamy piśmienik F. Geotel, jaki vyraziū žal, što dasiul polskija literatary nie paznajomilisia bliżej z litaratarami biełaruskimi i ichnaj tvorčaściami, a tak-ža výkazau pažadańie, kab stałasia heta ū najblížejšym časie. Referat ab biełaruskaj literatury pracytaū Gińska. Pašla vystupaū Maksim Tank, katory naprascatku pracytaū vierš J. Puščy da paetaū Uschodu i Zachodu, a dalej recytavaū svaje tvory pabiełarusku i ū pierakładzie na polski jazyk. Viečar hety, na jakim byla žviernuta asablivaja ūwaha na tvorčaść Maksima Tanka, vyklikau siarod polskich litarataraū vialikaje zaciakaļenie.

Karta biełaruskaha jazyka. „Bel. Front“ (№ 13 z 1.VII.39) nadrukavaū pišmo dr. J. Stankieviča, u jakim vyjaśniaje, że zahranicaj vydaū chtoś „Kartu biełaruskaha jazyka pavodle dr. J. Stankieviča“, aðnak dr. J. St. u hetaj karcie bačyć roznyja niedachopy.

Šved ab Biełarusi. Švedzki vučony dr. Colliander vydaū sioleta knižku ab pałasie ūschodnia-eūrapskich narodaū, u jakoj mnoha miesca pašviaciū Biełarusi i biełaruskaj nacyjanalna-adradženskaj problemie.

Biełarusy ū Francyi pracujuć. Jak pišuč hazety, biełaruskaja emihracyja ū Francyi, nia hledziačy na svaje ciažkija žycciovyja emihranckija, abstaviny, prawodzić davo li vialikuju pracu. Bieł. emihranty ū Francyi, jak viedama, majuć svaju arhanizacyju „Biełaruski Chaūrus“, jakaja mieścicca ū Paryžy i maje 4 addzieli na pravincy; ładziać roznyja kursy; vydajuć časapisy: „Recha“ i „Biuletén“; załažyli nie-vialikuju drukarniu i biblijateku, pašyrajučy luboū da svaje bieł. kultury i rodnaha kraju. 23 IV.39 u „Bieł. Chaūrusie“ ū Paryžy re-

Стрэлы, якія выклікалі Сусьветную Вайну

Сёлета 28-ga čэрвена мінула jačraz 25 god, kac u Cараеве быў zastræleny aўstryački naſyłednik archiknazy Frantz Færðynand i jačona žonka Sofiā. Fakt gëty byў bezpasierdnyj prychynai, kac wyklíkala Sus'vietnou Vainu, a staúsi ūn u gëtkih abstavina. Aўstrya mela ū swaix grañica i pad swaey uladai častku sérbskaga narodu, a rëšta Cérbaū žyla ū swaím nезалежnym gospadarscze. Jasna, Cérbam u Aўstryi žyloso nia dobra i jans maocy padtrymańne z swaigo gospadarscza zmagałiś za aўstryačkai nяволяj roznymi sposabami. Mijk iñšym paústala nelen-galna tærorystyczna arganizačya „Chornaya Ruka“, kac pa-stanavila zabińc aўstryačkaga naſyłednika Frantz Færðynanda, kac przedstaўnika tae aўstryačkaje palitiki, kac dushyla Cérbaū. Vykananuńne zabójstva bylo daruchana drukaru Gabrīnoviču. Kalib i myu ne ūdaloša, tady meū gëta zrabišt studēnt Prinčip, abo tæroryst Kranīcavich u sérbskim mescyze Caraevie, куды knazy Færðynand pryeħaū na s'vietochnaе pryniacye. Kožny tæroryst stajy u iñšym mesczy na wulicach, kacim prajedžala knazyjuska para sa s'vietai. Pieršy kínuy bombu Gabrīnovič, aðnak jana ne papala ū knazy, a ranila genéra-la Pačerka i grafa Meriċci. Nia strymala gëta paedzki knazy. Ūn

daktar M. Abramčyk pracytaū referat na temu: „Biełaruś u minuščynie i sučasnaści.“

Biełarusy na sušvietnaj vystaūcy ū Amerycy. U Amerycy adbyvajecca vialikaja sušvietnaja vystaūka kultury, u jakoj prymajuć udziel badaj usie dziaržavy švietu, a miž imi i SSSR. I voďdziūna, že kali Biełarusy i Ukrainscy pačali arhanizavač svaju vystuplenie na vystaūcy, kab pakazač švietu svaju pryožuji pieśni i tancy, savieckaje pradstaŭnictva rašuča zaprastevala pierad kiraūnictvam vystaūki suproč vystuplenia Biełarusu i Ukrainscaū. Tady Biełarusy, Ukrainscy i Armianie supolna sarhanizavalisvajo vystuplenie, pa-za vystaūkaj, jakoje pryciahnuła bol's 15 tysiač narodu i zdobyło ahułnaje pryznańie.

Z vydavieckaje nivy. Vyjšaū z druku i pradajecca zbornik vieršaū S. Chmary p. n. „Жураўліным шляхам“. Vyd. S. Siniaka. 32 bač. Z padabiznaj paeta. Cana 50 hr.

prykazaū dalей ehačy. Ale tryskala gëta nядоўga, bo zaраз-ja padbeg da kniazewaga aўtamabielia studēnt Prinčip i metkimi strélam i palahy ū trupam knazy i jačnu žonku. Træci tæroryst nia meū užo chago rabic. Zaboičaū tut-ža aryshtaval i pasyly za-sudzil i na vechnasci u vastroug, dze jans paměrl i ad suhot.

Zabójstva knazy Færðynanda wyklíkala vialikie zruh. Aўstryački ūrad, xochuchi pamściccy s'umercy swaigo knazy, zaħačeū padparadkawaču s'abe ūsio Cérbiu i pastawiv. Ý takie damaganuńne — ułty-matum, kacoga jana ne magla spojuńcic. Dzelię tago abwesyciela Cérbi u vainu. Pa starane Cérbi стала Racex, za Aўstryju i użylas Niamechy, a dalē umyšałiś iñšya gospadarscwy. Gëtak pachalas Cus'vietnou Vainu.

Ale strély 28.VI.1914 g. u Caraevie byli faktična tolyk iškraj da vainy, bo prychyna ū je bylo ūko i perad gëtym shmat. Vaenue naprujanuńne c'agnulaś ad 1908 g. Jas tavaril i paliticy-na-ekanamiczna i naçyjnalna adnosini ū Eūropē. Stvaryū jas imperryalizm, zaħopništwa, eūrapėjskikh vialikadzjarjaū, kacia zbroiļiś aðny perad drugim, strašyli uzaemna s'abe manęrami, mabiliżacijami, až uręšce skapilis da strašennae baračby.

Kalib glazdečy na s'vietnajne palajenye ū Eūropē i paraūnacy jas da palajenye z pрад 1914 godu, dyk jas nadta padobnae. Moža nават s'vietnajne naprujanuńne ū Eūropē i padryx-točka da vainy eścic большая, chymśa byli ū 1914 g., adno tol'ki nia vybuchla jašča taj iškra, katoraja moža nanova zapalici uvesc' s'vet.

U Cus'vietnou Vainu, kacaya tryskala 4 gadys, zyginala 10 mil'jena ū chalavek i kalia 20 mil'jena ū asob stalas kaledkami. Vedamy statystyk Vaitynski kac, že kali-b truны zabiťc pastawiv adna kalia drugoy, to заняli-b jans 10 tysiac kilematraū, g. zn. больш-менш taku dargonu, jak z Bérlina ū Uladzivastok. Adnachasna Cus'vietnou Vainu prychyniłaś da tago, kacogia panjowleny narody zmagli s'kińučy aymo čužačkae nяволi i stvarycy swaie nезалежnym gospadarscwy. I tak paústala: Pol'shč, Lītva, Lätvja, Estonija, Finländja i iñsh. Staralise vykarystač adpawedny vaennyi pasylyvaenны час i

ШТО ЧУВАЦЬ

— У канцы м-ца чэрвеня разышліся чуткі, што Нямеччына прыгатаўляе на 2 ліпня пераварот у Гданску, у часе якога Гданск меў далучыцца да Нямеччыны. Такія чуткі, ясна, выклікалі напружанье ня толькі ў Польшчы, але й заграніцай. Нямечкая прэса чуткі гэтая запярэчыла, а англійская, француская й польская цьвердзяць, што Гітлер у апошнюю хвіліну стрымаў пераварот, бо пераканаўся, што Англія, Францыя пастанавілі аружна памагчы Польшчы ў выпадку нападу на Гданск. Аб помачы Францыі зрабіў заяву францускі мін. Боннэ, аб помачы-ж Англіі гаварыў паслья (10.VII) ангельскі прэм'ер Чэмбэрлен. Цікава аднак, што Чэмбэрлен паклікаючыся на слова канцлера Гітлера й мін. Бэка многа гаварыў аб патрэбе мірнага вырашэння гданськага праблемы. Міма таго, што ў Гданску пераварот не адбыўся, прыхала туды многа г. зв. турыстаў, пераадзеты па цывільному гітлераўскіх штурмавікоў; дастаўлена так-ж туды шмат аружжа й Гданск укропляецца, арганізују чы ахвотніцкі корпус, які ўжо налічае некалькі тысяч мужчын. 25.VIII прыяджае ў Гданск нямечкі ваенны карабель „Коэнігсберг.“ Але ўсё-ж такі й у справе Гданска й агулам у палітыцы наступіла маленъкае адпружанье. Як доўга гэта будзе трываць, няведама. Некаторыя кажуць, што адпружанье патрывае цэлае лета, пакуль будзе жніво, а паслья — пад канец жніўня й верасьні — пачнецца аканчальная разыгрыўка. Дзеля таго ў Францыі, Англіі, а так-ж і ў Польшчы ў прэсе паяўляюцца заклікі да насельніцтва рабіц запасы прадуктаў, каб на выпадак вайны ня было нястачы ежы.

Беларусы, каб стварыць сваё незалежнае гаспадарства. Нажаль Беларусам гэта не ўдалося. Сусветная Вайна зъмяніла ў Эўропе граніцы не да пазнаньня. Дзеля таго, кожны съледзячы за цяперашнім напружаннем у палітыцы і ваенных падрыхтоўках, мімаволі пытаецца, а што-ж прынясе новая, будучая сусветная вайна?...

З.Б.

— Хоць наступіла адпружанье, але палітыкі ўсьцяж радзяцца, адбываючы розныя паездкі. Між іншым 5.VII прыяджаў у Нямеччыну й быў там 5 дзён баўгарскі прэм'ер Кіосэіванов. Справа ў тым, што Баўгарыя хоча, каб Румынія аддала ёй правінцыю Добруджу, Грэцыя — Тракію, а Югаславія — частку Македоніі. Нямеччына баўгарскія дамаганыні падтрымлівае, бояны разьбіваючы еднасьць усіх гэных балканскіх гаспадарстваў, якія хоча сарганізаць Англія й Францыя, ды разам з Турэччынай накіраваць іх супроць Нямеччыны й Італіі. У сувязі з паездкай Кіосэіванава разайшліся погаласкі, што Баўгарыя далаўчaeцца да вось Бэрлін-Рым. Аднак Кіосэіванов, едучы ў Бэрлін, заяжджаў у Югаславію да князя Паўла на нараду й паслья вяртаючыся зрабіў тое самае, а прыехаўшы ў сваю сталіцу заяўіў, што Баўгарыя ня прыступае да ніякага блёку, ані вось, і займае становішча нэутральнае. — Югаславянскі-ж князь Павал, каторы ня так даўна гасціці ў Бэрліне, у хуткім часе мае ехаць у Лёндын і Парыж.

— Італіянскі міністр загранічных спраў Чіяно 10.VII. прыехаў у Гішпанію. Спатыкаў яго ген. Франко вельмі ўрачыста. Адначасна было прыгатавана і іншае прынцыце: калія Саліман-кі быў узарваны склад пораху, ад чаго згінула 80 асоб і 1500 ранена, больш 1000 дамоў зусім разбурана; былі ўзрывы бомбаў і ў іншых месцах; шмат дзе былі й забурэньні. Арганізавалі ўсё гэта быццам практунікі ген. Франка і гішпанска-італьянскага паземенія. Гішпанія пакульшто не прыступіла да вось Бэрлін-Рым, хоць гэтага ў часе паездкі мін. Чіяно шмат хто спадзяваўся. Нават Франко заявіў прадстаўніком прэзы, што на выпадак вайны Гішпанія будзе старавацца быць нэутральнай. Англія й Францыя хочуць працягнуць Гішпанію на свой бок, тымболыш, што Гішпаніі патрэбная грашовая пазыка на адбудову краю, а гроши маюць Англійцы й Французы. Аднак ген. Франко моцна ўсё-ж звязаны з Нямеччынай і Італіяй, хоць да іхніх вось афіцыяльна ня прыступіў.

— На Далёкім Усходзе Кітайцы далей непаддаюцца, а ў многіх мясцох нават наступаюць на Японцаў.

— У Тъентсіне паслья малога адпружанья адносіны англійска-японскія йэноў завастраюцца. Японія ўсякімі сіламі стараецца выціскаць Англію з Кітаю. Кажуць некаторыя, што Японія гэта робіць на просьбу Бэрліна, каб разьбіваць увагу й сілу Англіі.

— Японска-бальшавіцкія бай на граніцы манджурска-мангольскай далей ідуць і завастраюцца. Хто іх пачаў, дасюль ня выясняна. Адны кажуць, што бальшавікі, каб памагчы Чан-Кай-Шэку, адцягваючы японскія сілы з кітайскага фронту, а другія — што Японія, каб страшыць бальшавікоў пры пераговорах з Англіяй і Францыяй у справе саюзу. Другі пагляд прадстаўляеца непраўдападобным, бо наступ Японіі ў Тъентсіне й агулам у Кітаі на Англійцаў і іхнія інтэрэсы, а так-ж наступ на бальшавікоў панукае Англію й СССР да хутчэйшага падпісання саюзу.

— Тымчасам Англія, Францыя й СССР ніяк ня могуць дагаварыцца. Саветы ўсьцяж высоўваюць новыя дамаганыні. Некаторыя кажуць, што СССР цяпер ня хоча рабіць ніякага саюзу, а зробіць гэта ў часе вайны, каб лепш тады скарыстаць і каб у аслабленых вайной гаспадарствах заводзіць камуністычны лад.

— Парламэнт Злуч. Штатаў Амэрыкі пастанавіў, што Злуч. Штаты пакульшто будуть нэутральнымі, а як будзе паслья, пакажа будучыня.

— Англію ўсьцяж непакоіць Ірляндцы, робячы розныя шкоды, выклікаючы пажары, кідаючы бомбы і г. д. Ірляндцы дамагаюцца, каб англійскае войска пакінула іхні край. Ірляндцам у сабатажы быццам памагае Нямеччына.

— Адносіны англійска-францускія што раз больш збліжаюцца. Дайшло ўжо да таго, што англійскае войска прыяджае ў Францыю на манэўры. Братлі так-ж Англійцы ўзялі на нацыяналізм сівяце Францыі 14.VII, якое адбылося вельмі ўрачыста.

— З Літвы прыехала на два тыдні ў Польшчу на экспкурсію група літоўскіх публіцыстаў, якія адведваюць усе галаўнайшыя асяродкі, знаёмячыся з польскім жыццём.



Купальскі вечар

Таранды, Дзісенскі пав. Паміма таго, што моладзь наша жыве без арганізацыяў, аднак часам ладзяцца ў нас розныя традыцыйныя сабраніні, вечарыны, у часе якіх адбываюцца танцы, сыпевы, а нават дэкламацыі вершаў, і такім чынам праводзішча час даволі культурна.

Сёлета прышлося мне быць на Купальскім вечары ў Тарандах, дзе была сабраўшыся моладзь на чиста вымененым панадворку аднаго хутарскага гаспадара і прыгожа праводзіла чароўную кунальскую ноч. Хлопцы запалілі веху, дэйчатаў-ж пры ёй съпявалі купальская песні, ды так неяк дабраліся, што съпей у іх выходзіў назвычайна прыгожа. Найлепшое ўражанье ў захапленыне было тады, калі съпявалі старыя беларускія песні, у якіх успамінаўся слáўны наш Полацак. Вось адрывак з аднае песні:

А на гарэ царкоўка,
Ды на вярху крыжоўка,
Там сядзіць ластоўка,
Яна сядзіць высока,
Яна відзіць далёка,—
Што ў Полацку дзеіцца,
Аж сем мальцоў жэніцца..

Таксама вельмі прыгожа была адсъпявана песня: "Ой ляцелі гусі".

У перарывах съпеву адбываюцца танцы, так што вечар прайшоў вельмі міла і весела. Наша моладзь усюды зайдзёды павінна любіць і шанаваць свае беларускія песні, а гэтым самым

здабудзем сабе й свайму народу сядрод культурных людзей пашану й славу.

Г. Д.

Pan jedzie na mužku...

Morač, Niašviski pav. У hetym hodie, jak i zaśiody, pany na čale z Radzivilim ładzili ū našaj puščy palavańie. Ab tym, jak jany pili j hulali, pisać nia budu. Heta koźny dobra viedaje. Ja apisz adzin sumny abrazok, jaki byb u časie hetaha palavańia. Było heta tak: adzin puzaty pan niejak adbiūsia ad svažej kampanii i apunuūsia miž sianan-hancou. Panskaje tavarystva prysłosia jamu dahaniać praz balota, u jakoje panu nie chaciełasia ležci. Tady jon naniau sabie za załatoūku sielanina, sieū jamu na kark i toj, abliviajučsia potam, pavalok jaho na druhi bok balota...

o:o

Chłopcy z našej vioski pracowali i pracowali na kalejcy pry hruzczy kałod. Pracu hetu atrymali jany ad nadleśnictwa. Hruzka — heta praca wielmi ciažkaja, za jaku naležala-b robotnikom atrymliwać adpaviednu platu. Ale, nažal hetaha niama. „Našja” pany ličać i placiać za robotu tak, jak chočuć, i dzieła taho ludziam dzieicca nia raz vialikaja kryūda.

Ahułam na vioscy siananam ciažka žvieiecca, dzieła taho musim šukać vychadu, musim imknucca da palepšańnia svajho bytu ūsimi silami, zdabiyaučy ašvietu, arhanizujučsia j stojka trymanyčsia svajho nacyjanalnaha bielaruska ha hruntu.

M. Kancavy



Bielastockija tekstylnyja tavary na Dalokim Uschodzje. Vyvaz zahranicu tekstylnych tavarau z Bielastoku sioleta paviałyčyūsia na 50 prac. Prycyniśśia da hetaha pierad usim vialikaje zapatrabańnie henich tavarau na dalokim uschodzje, na kitajskim rynku. Ahulam, u mai mesiacy sioleta vyviezienia zahranicu tekstylnych tavarau kala 125 tysiač klh. na sumu 500 tysiač złotaū. U krasaviku h. h. vyviezienia 60 tys. klh. na su mu 239 tys. zł

Na Palešsi saleje tyfus! Pad hetkim nazovam 6. VII. 39 „Słowo“ zmiaśśla artykuł dr. V. Voydyllo, u jakim piša jon, što na Palešsi ad času sušvietnaje vajny tyfus nia hinie. Epidemija tyfusu ūściaž pajaūlajecca i žbiraje svajo strašennaje žnivo. Tymčasom baraćba z tyfusom nie prawodzicza nijakaja. Voś-ža, ci nia lepš bylo-b „Tovažystvu Rozwoju Ziem Vschodnich“ zamiest układać plany ab kąlaniacy Palešsia zaniacca tam baraćboj z epidemijaj tyfusul!

Pamiatnik ľastaūkam. Žuchary adnaje miascovaści ū Kalifornii (Ameryka) sioleta pastavili pamiatnik ľastaūkam. Prycyna hetaha byla nastupnaja: 6 hadoў tamu ū hetaja miascovaści nia było ani adnaje ľastaūki, pry tym kolkaś chvorych ludziej na malaryju z hodu-ū-hod paviałyčiasia. U 1934 h. pryvlezienia tudy 100 štuk ľastavak. I praz hod kolkaś vypadkaū malaryi zmienšiasia na pałavinu, a ū 1938 h. ľastaūki, što za heny čas wielmi mocna razmnožylisia, źniestožili badaj ūsimi wielmi rāspaūsiudžana ha tam kamaru, katory raznosici malaryju. Dyk, voś za heta ūdziačnyja žuchary taje miascovaści pastavili dla ľastaūkam pamiatnik.

Babrujsk — kuracyjnym miestam. Kamisaryjal zdarōju S.S.R. pastanaviu u m. Babrujsku ū Savieckaj Bielaruſi adkryć cely rad kuracyjnych domoū i špitalaū. U mieście hetym niadaūna natrapili na żaroły lačničaje vady. Pieršyja proba karystańnia z henich żarołaū dalli wielmi dobrja vyniki.

Paštovala skrynska

U. R.: Vieršy vysłanyja na adres kniharni „Pahonia“ atrymali. Nažal, sloba j da druku nie padchodzić. Radzim pisać karespondencyi.

Hajkovič Č.: Pařmahčy matarjalna sami biezspasiadredna, abo pařmahčy Vam zdabyć palohki, pomač, nia možam. U spravie pastuplenia ū himnaziju i ū spravie apłataū ūvartajciesia da dyrekcyi Bielarskaje Himnazi: Vilnia, Damnikanskaja vul. 3.

H. D.: Karespondencyu drukujem, vieršy slabýja. Prosim pisać dalej. Prytaińiel!

Kiško N.: Časapis vysylajem Vam akuratna i prosim damahaccia na pošcie. My z svajho boku budziem taksama staracca, kab časapis naš dachodziū da Vas biez pieraškod.

Беларуская Філія Дзяржаўной Гімназіі ім. А. Міцкевіча ў Вільні

Адрас: Wilno, ul. Dominikańska 3/5.

Гэтым абвяшчаецца, што 29 жніўня 1939 г. пачнуцца ўступныя экзаміны ў Віленскую Беларускую Дзяржаўную Гімназію

Варункі пры ўмовах:

У I клясу прыўмаўца хлапцы ў дэйчатах, якія: 1) маюць ня менш 12 і ня больш 16 гадоў і 2) скончылі 6 (шэсць) ці 7 (сем) аддзелаў пачатковай школы.

Пры паступлені ў I клясу кандыдаты(ri) здаюць праверачны экзамін з польскіх мовы, беларускіх мовы, матэматыкі, гісторыі, географіі й прыроды. (Пры экзаміне з беларускіх мовы трэба ўмেць чытаць і пісаць).

У II і III клясу прыўмаўца дзеци на падставе экзаміну з усіх прадметаў у абыmeye праграмы I і II клясы гімназіі.

Заявы прыўмаўца да 29 жніўня 1939 г. Да заявы трэба далучыць: 1) мэтрыку, 2) школьнай пасьведчаньне, 3) пасьведчаньне аб прышчэпе воспры, 4) дэкларацыя аб tym, што кандыдат па нацыянальнасці — Беларус, ды пераслаць на Р.К.О. (бліянкет можна купіць на кожнай пошце) 10 зл. за экзамін на наступны адрас: I Państwowe Gimnazjum im. A. Mickiewicza — Filia Białoruska — w Wilnie. Р.К.О. № 703304.

Увага: Тыя, што нездалі ўступнага экзаміну вясной могуць падтавацца ў здаваць экзаміны 29 жніўня.

„Шлях Моладзі“ друкуюцца ў Беларускай Друкарні ім. Фр. Скарыны ў Вільні (Завальная вул. 1—2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрис рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Завальная вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2). „ШЛЯХ МОЛАДЗІ“ выходзіць два разы ў месяц: 5 і 25. Падпіска на год 2 зл. і 50 гр., на паўгоду 1 зл. 50 гр., на 3 мес. — 75 гр. Цана аднаго экзэмплара 15 грошаў. — Заграніцу ўдвай даражэй. — Нумар картатэкі „przekazu rozrachunkowego“ 59.

Wydawca: „Bielpres“. Wydawca: „Bielpres“. Wydawca: „Bielpres“.

Drukarnia Białoruska im. Franciszka Skaryny — Wilno, ul. Zawalna 1

Redaktor: J. Najdziuk. Redaktor: J. Najdziuk. Redaktor: J. Najdziuk.

